


Вандроўка па Брэсце

Да 1000-годдзя горада

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. ..., Берестье, Берасце, Бярэсце, Брэст-Літоўск. Адна са старажытных назваў Брэста, які ўпершыню ўпамінаецца 1000 гадоў таму ў «Аповесці мінулых гадоў».



кання і размыкання электрычнага ланцуга. 27. Складальнік летапісу. 29. У старажытнасці баявы вайсковы сцяг.

міфалогіі бог агню, майстэрскі каваль; такую ж назву носіць буйное Брэсцкае прадпрыемства па вытворчасці газавай апаратуры.

Section with three columns: Даты (1919), Падзеі (1859, 1870), Людзі (1990). Contains text about Ukrainian culture, world events, and Belarusian writers.

СЁННЯ

Сонца

Table with columns: Усход, Заход, Даўжыня дня. Rows for cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Месяц

Першая квадра 6 верасня. Месяц у сузор'і Казярога.


Імяніны

Пр. Варфаламея, Міны, Уладзіміра, К. Рэгіны, Марка, Рычарда, Сцяпана.



Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Людзі на электрасамакатах выглядаюць так, быццам не зусім правільна разумеюць фразу «трэба больш рухацца». ... Багатую старую жанчыну.



caricatura.ru

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯУКОВІЧ (першы намеснік дырэктара).

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by. Гэты адрас імя ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».